

БА174488бр.

Уладзімер Жылка.

# НА РОСТАНІ

ВЕРШЫ



Выданье Беларускага Выдавецкага Таварыства.

Вільня 1924 г.

ас 5а 1744886  
18778

УЛАДЗІМЕР ЖЫЛКА.

1964 г.

# НА РОСТАНІ

ВЕРШЫ



Бел. выдраво  
100 р.

Выданье Беларускага Выдавецкага Таварыства.

Вільня 1924 г.

10.12.2009

Друкарня Левін і Син, Вільня, Німецкая 22.

Майм далёнім, старым Бацьком  
прысьвячаю.

# НА РОСТАНІ



## НА РОСТАНІ.

На ростані дарогаў многа,  
А лучнасьць іх—пахілы крыж.  
І вечер лёгкі на разлогах,  
І неба яснасьць, шыр і выш.

Ранейшай працы дасяганьні,  
Наўкол—зялёныя жыта;  
І съвежасьць росаў съветлых рання,  
І траў высокіх любата;

І так прывабны далі, далі  
У задуме вечнай і смузе.  
За той смугою думкі ў жалі,  
Нязрадна, вечна у тузе.

І торба вось і кій дарожны:—  
Пара ў пуціну мне даўно...  
А я—нясьмелы і трывожны,  
А я—на ростані адно.

1923.

---



## I. БАЦЬКАЎШЧЫНА.

### БЕЛАРУСЬ.

Беларусь, Беларусь—гэты зык  
Паліць душу маю, як вагнём.  
Я ня ведаю, чым ён вялік,  
Але думак ня змог я аб ём.  
Як пачую яго, задрыжыць  
Мае сэрца, заные ў грудзёх,  
І балюча так робіцца жыць,  
І шукаеш чагосьці ў людзёх.

Беларусь, Беларусь... гэтых слоў  
Пойме музыку, хто ўсей душой  
І магутны й тужлівы іх зоў  
Злове думкай сваю жывой; —  
Затрапеча, бы ранены, ён,  
Задрыжыць пад навалаю дум:  
Гэткі страшна-пакутны іх стогн  
І аб волі бязъмерны іх сум.

Беларусь, Беларусь—гэта дзей  
І разумных, і слаўных прыклад;  
Край вялікіх і дум і людзей  
І бяздолъна схіліўшыхся хат,  
Дзе нядоля і гора спрадвек  
І бяднота сярмяжных жывуць,  
Крыўда дзе, паняверка і зъдзек  
Краскай макавай ярка цвітуць.

Беларусь—край замчышч, курганоў,  
Дзе таяцца страхоцьці і звод,  
Дзе русалкі выходзяць з віроў,  
І начніцы вядуць карагод,  
Дзе, пад шум каласоў, ведзьмары  
На палетках заломы кладуць,  
І ў Купальскую ноч у бары  
Забабоны ў пацёмках снуюць...

### ПАЛІМПСЭСТ.

Ёсьць рукапісы, зъмест якіх съцярты ледзь знаць,  
Ці на'т другі напісан сэнс бязбожна.  
Іх палімпсэстамі прынята здаўна зваць,  
І першы іхні зmysл пайме ня кожны.

Краіна родная! Так сталася й з табой.  
Багацьце ѹ хараство твае прыроды  
І прошласяць сладкую зъмяшаў чужак з гразёй  
І слова вывеў гідкія для зводу.

Але народны дух, разьбіўшы мур турмы,  
Здалеў вяковы бруд паганы зъмесці.  
І з дзіўнай любасцю чытаем тое мы,  
Што захавалася на палімпсэсьце.

\* \* \*

Мы любім даўнія паданьні,  
Быліцы сівых песніяроў:—  
Няхітры іх апавяданьні  
Аб справах зъбегшых ўжо часоў;

Нам да спадобы чэрпаць веду  
Гісторыі з пажоўкльх кніг;  
З рукопісаў пра быт прадзедаў  
Даведацца, што съведчыць мніх;

Прыемна нам дзядоў надзеі,  
Іх тайны думы адзначаць,  
Вялікія у прошлым дзеі,  
Дзе й як змагалась наша раць;

Шануем мы бацькоў імёны:  
Навука й прыклад нам яны;  
І помнім мы і веча звоны,  
І вольнасьць роднай стараны;

І на'т мамэнты заняпаду  
— У мінулым сумныя лісты—  
Распазнаўаць нас вучаць здраду  
І родзяць помсты гнеў съяты;—

Але нам будуць ўсё-ж мілейшы  
Часы, калі з нізін, балот,  
З надзеяй ў пчаснасьць дзён съятлейших,  
Устане збуджаны народ.

Ня відна йшчэ у завірусе,  
Куды ляжыць ягоны шлях,  
Але дух творчы ў Беларусі  
Жыве й змагае жыцьця жах.

І можа толькі той збаіцца  
Падзей вялікіх нашых дзён,  
У кім жыцьця ня б'е крыніца,  
Хто съпіць і здолець нёдуж сон.

## ВІХОР.

Гасъцём і мараю трывожнаю  
 Зъляцеў да нас з-пад съветлых зор.  
 Краінай любаю разложнаю  
 Імкне, гудзе, шуміць віхор.

І не, ня злы, але, бушуючи,  
 Ў шалёным імпаце ўвесь ён,  
 Ваду вазёр і рэк хвалюючи,  
 Пусьці па пушчах песнью—звон.

Грыміць, гудзє ўсё недарэчнае,  
 Што раз віхор гучней, прудчэй.  
 Услухайся, паймі адвечнае —  
 І гімны вырвуцца з грудзеў!

Пара, пара дазнацца, зъверыцца  
 Сваіх магутных сонных сіл!  
 Адважны хто спыніць намерыцца  
 Размах жыцьця і творчы пыл?...

Дзе йдзэм? і дзе капцы канцовыя?  
 Дзе ходу нашаму мяжа?..  
 —Ў адказ віхор пяе ўсё новае,  
 І лязіво блішчыць нажа!

## ДЗЕД.

Патухшымі вачыма  
 Глядзіць на божы съвет  
 Стары, у крук сагнуты,  
 Як голуб, белы дзед.

Пражыў на съвеце многа:  
 Бяз нечага сто год;  
 За век пабачыў гора,  
 Ня мала вынес слот.

Калісці, да паўстання,  
 Рабіў, цярпеў прыгон...  
 К нямцом няраз віціны  
 Ганяў па Нёмне ён.

Меў сіду непамерну,  
 Здаровы быў, як мур.  
 Таму так жыва, з песнай,  
 Гарэ сын родны — „шнур“;

Таму так — шчыры ў працы —  
 Будуе Край Свой ўнук,  
 Адважны і бясстрашны,  
 Не пакладае рук.

А дзед жыве мінулым,  
 Таёмным і глухім,  
 Гаворыць — бае казкі  
 Аб даўним і сівым;

Пра войны, панства, войтаў,  
 Русалак і начніц, —  
 І харастром чаруе  
 Няхітры склад быліц.

Ды часта наглядае  
 За вёску ён... туды,  
 Дзе між бяроз пад крыжам  
 Спачыне ад бяды.

Ды хоць стары, а думку  
 Гадуе ўсё адну:  
 Хоць перад съмерцю ўбачыць  
 Свабоднай старану!

\* \* \*

Толькі той, чый вольны дух  
 Застаецца ў бойках квол,  
 Толькі той, хто творыць рух  
 Беларускіх мест і сёл.

Толькі той, хто верыць ў цуд—  
 Лепшу долю курных хат,  
 Толькі той, хто любіць люд,  
 Толькі той — мой любы брат.

Брат—бо думкі ў нас адны  
 І адзін злучае лёс,  
 Бо для роднай стараны  
 Долі хочама бяз зылёз.

Нас балее што ні раз,  
 Чуюць моц чужы і свой.  
 Жджом: надыйдзе грозны час—  
 Будзе радасьць, будзе бой.

Пагалоска зьдзівіць съвет,  
 Заварожыць песьняў тахт—  
 Бо значны дзядоўскі сълед,  
 І вядзець у далі шлях.

Мо' запыніць які кат?  
 Мо' спужаемся чагосьць?  
 Калі трэба, ўмерці на'т  
 Нам ня страх, а шчасльце ёсьць.

\* \* \*

Люблю, ня знаючы пущіны,  
Ісьці праз лес, балота, гаць,  
Мінаць квяцістыя нізіны,  
Пад грушкай ў полі спачываць;

Спаткаць між жыта крыж пахілы  
І старца з хлопчыкам малым,  
Звычай шануючы мне мілы:  
„Дэнь добры“—прывітацца з ім;

Прайсьці ўздоўж вёскі беднай, шэрай,  
З панурым радам сумных хат,  
І думаць: як ты тут ня мерай,  
А ў беднаце гаруе брат;

Ды напаткаць руіны ў полі,  
Дзе мох на рэшце съцен узрос,  
І занудзіцца мімаволі,  
Згадаць замчышча сумны лёс;

Не зразумець, чаму руіны  
У сабе таёмы тояць жах,  
І ці-ж ня съветлы для Краіны  
Відаць наперадзе ўжо шлях?!

\* \* \*

Я—грамнічная сьвечка прад Богам.  
Ціхай, ціхай згараю малітвай  
За блакітную к небу дарогу,  
За ўзрунелыя зелена рыхты.

Ўсемагутны! вось сэрца паэты —  
 За народ Твой Крывіцкі ахвяра!  
 Дым кадзільны—жар вершаў—прад съветам  
 Узнашу да Цябе па-над хмары.

Мы абвеяны злой сухавеяй,  
 І балот душыць ліпкая плесьня,  
 І дарма зацьвіталі надзеяй,  
 І дарма сънлі сны на прадвесні.

Ў бездарожжи зблудзілі глыбока,  
 Пацямнеў цёмны шлях наш цярновы...  
 Не адмоў нам паслаці прарока  
 З цьвёрдай верай і словам агнёвым!

Цішу досьвіткаў цьмяных  
 Абуджаю жальбою вялікай:  
 Расчашы Ты сівізну туману,  
 Празіяй жывотворным Аблікам!

Да Цябе уздыхаюць са мною  
 Капытом здратаваныя нівы,  
 На аблогах—бадыльнік з лазою  
 І чарот па-над ставам шумлівы;

Уздыхае кароўка-худоба,  
 І авечка на голым папары,  
 І каняка схіляе з жалобай  
 Галаву пад нязъмерным ціжарам.

Узгляніся!.. Зылітуйся над ніцым!..  
 Маё гора усёды, усёды:  
 Mae сълёзы—ў дажджох навальніцы,  
 Mae енкі—у стогне народу.

І туга мая—з ветрам на полі,  
 Мая смага—гаючай крыніцы: —  
 Няхай будзе і праўда, і воля,  
 Твая Воля на роднай зямліцы!

\* \* \*

Дарма, што значны раны  
 Праз небагаты ўбор  
 І тужны праз туманы  
 Відаць вачэй дакор; —

Яе аблічча съветла,  
 Узорны — тканы пас,  
 І лятуценыні ветлы  
 Аб недалёкі час.

Між пушч яе сяліба,  
 Дзе хіліца асечь,  
 І там, дзе цъмяна скіба,  
 Прыходзіць песні пець;

І там, дзе над балотам  
 Кудлачыцца туман,  
 К густым рачным чаротам  
 Мільгае лёгкі стан;

І дзе над даўним сумна  
 У неба крыж ўстае,  
 Падгледзеў я задумнай,  
 Маркотнаю Яе.

Аддана, кім — ня знаю,  
 Цуша ў Яе палон,

Але няма адчаю  
У марудным бегу дзён.

Надзеюся і веру  
Патайнаму съяду: —  
Нясе ў самотнасьць шэру  
Яна маю гвізду.

Малюся Ей упарты,  
Палону тайна рад: —  
— Хай, верны, буду варты  
Тваіх жабрачых лат.

Дазволь з Табою разам  
Спаткаць нядзельны час,  
Каб новай песні сказам  
Хваліці Твой Абра.

\* \* \*

Ізноў пытаньні... З глуму,  
З бяды ўстаюць ў кляцьбе.  
І не магу ня думаць,  
Край родны, аб Табе.

Дазнаў кахрання й мушу  
Дзяліці лёс благі,  
І знак кладуць на душу  
Твае мне ланцугі.

Я звону іх цяжкому  
Склаў песню не адну,  
І не аддам нікому  
За ўсякую цену.

Выходжу з хаты рана,  
 Каб стаць за азярод  
 І першаму з туману  
 Пабачыць сонца ўсход,

Каб на ўзрунелых рыхвах  
 Усьцешыцца цяилу  
 І ранньня малітвы  
 Паслаць яму—Святлу:—

„Спалі, калі так трэба,  
 І пожні, і паде,  
 Пашлі грымоты з неба.  
 Віхор пашлі, але—

Хай пройдзем праз напасьці,  
 І дачакаю хай—  
 Убачыць ў новым шчасьці  
 Мужычы Край”.

## II. З ПАЛЕТКАЎ І ЛЯСОЎ.

ПРАЛЕСКІ.

Зямелъка-маць радзіла іх  
Ад першых пацалункаў сонца!  
Між зёлак леташніх, сухіх  
Ү бары ўзышлі яны ўстаронцы.

Шумяць што-разу весялей  
Над імі хвоі аб прадвесні,  
І вечер штодня ласкавей  
Іх песьціць і пяе ім песні.

І хоць зімы відаць съяды,  
Яшчэ марозіць, часам, начкай,  
Ды больш ня страшашаць халады,  
І верыш мілым, сінім вочкам;

І любы так бяз конца мне  
Яны, з усьмешкай ціхай дэеці!..  
Пара іх, кволых, праміне,  
Прайдуць яны, як ўсё на съвёце.

Але ўжо мкне душа мая  
У сіню даль за пералескі,  
І ўсходзяць ў сэрцы—чую я—  
Тугі вясьнянае пралескі.

### З А М Ч Ы П Ч А.

Наўкола роў травой парослы і шырокі,  
 За ім астача съцен зруйнованых замковых...  
 Тут князь калісьці жыў багаты, ганаровы,  
 І слава — чутка ішла аб ім у съвет далёкі.

Цяпер-жа сумна мур глядзіцца адзінокі,  
 У праходах вецер рве, здзымухае пыл вяковы,  
 Ў начы стагнаньнямі і плачам страшашь совы,  
 І кажаны лятуць на дзень ў сплясьнелы лёхі.

А ў вёсцы блізкай дзед старэнкі бае, сівы,  
 Пра страхі розныя, што там таяцца, й дзівы,  
 Начніц, што пацеркі нанізываюць з расы

І па шляху снуюць і сеюць съпей жуды;  
 Ды аб княжне — дзіўной, нябачанай красы,  
 Ў замковай вежы век згубіўшай малады.

### В Е Ц Е Р.

Вецер урваўся праз весніцы,  
 Пыл на двары крутануў,  
 „Вер, што жаданае здзейсьніцца!“—  
 Ласіцячы вуха, шапнуў;

Шпаркі і съмелы ў захопленыні  
 Лёгка праскочыў праз плот;  
 Штосьць запшумеў між каноплямі,  
 Борзда мінуў агарод;

Там-жа, дзе жыта з ішаніццаю  
 Съпеляць свае каласы,  
 Блутаў, віхрыўся дурніцаю  
 І перабег на аўсы;

Лесу пабачыўшы цёмнага  
Хмура-задумны аблік,  
Быццам спужаўся таённага,  
Сыцішыўся, зьменшыўся, зьнік...

### СЁМУХА.

Начыста зъмечены і вуліца, і двары,  
Ля ганкаў і варот паўбітая бярозкі: —  
Сягоńня Сёмуха, сягоńня съвята вёскі,  
І весялейшае ня знайдзеца пары!

Пагожы, ясны дзень. У полі і ў бары  
Паветра хмельны пах, съмяюцца сонца коскі;  
А ў хаце бел абрус, падходны блін—дар боскі,  
І шчасьцем съвецяцца мужычыя твары.

І веру радасна я болей, чым калі,  
Ў вялікі лёс і шлях Радзімае зямлі:  
Абуджаны нарэд быліц дазнае сказ,—

Узрушиць, як адзін, пры съвеце бліскавіцы.  
Прыйдзі хутчэй! Я жду цябе, жаданы час!  
Дай думам сёмушным і казкам дай зъдзяй-  
сьніцца!

### СЪМЯРОТНЫ ПАХ.

Ёсьць боль затаенай тугі  
У кволым паху зъвялых кветак,  
Нібы ў кананьня час благі  
Ім родны марыцца палетак,

Нібы йшчэ вераць—вось дыхне  
Паветра хвалю гаючай  
І з хаты вернє іх вясъне.  
І знаюць—згуба нямінуча.

Людзкая жорсткая рука  
 Іх, далікатных, ў поўным квету,  
 Там, дзе прастор, палі і рака,  
 Сабрала рупна да букету.

І на майм стале зямлі  
 Краса, найвышшая аздоба,  
 Яны цвілі і адцвілі—  
 І тайнай іх была жалоба.

Ў самотнасьць невясёлых дзён  
 Яны ўвівалі лятуценыні  
 І згадкі лёгкія, як сон,  
 Аб сонца радасным праменіні.

І раніц звонкіх галасы,  
 І чуласьць ветра нязвычайна,  
 І харастю густой расы,  
 Прачыстай валадалі тайнай.

І не дазнаў ніхто-б яе,  
 Калі-б ня гэты пах съмяротны,  
 Што, бы кадзільны дым, ўстae  
 Такі тужлівы і маркотны...

### НА ПЯРЭДАДНІ.

Ружовая стужка на ўсходзе,  
 Як сцяг пераможнага дня;  
 І марыць аб съветлым прыходзе  
 Пярэдадня змрок—цішыня.

Халодныя, съветлые росы;  
 Спакой, нярухомасьць і сон;  
 Здаюцца траве ўжо пракосы  
 І косаў сярэбранны звон.

Ў амшарах, балотах, лагчыне  
 Бялявы, празрысты туман;  
 А неба—глыбока і сіне,  
 А неба—бязьмежны дыван.

І лес у чаканьні бязмоўным  
 Зялёнай, жывою съцянай  
 Стaiць маліцьвенасці поўны,  
 Урачыста, як на мшы съятой.

Зап'віркала першая птушка,  
 І ветрык павеяў съвяжай.  
 Ружова-ядвабная стужка  
 Палае ярчэй і ярчэй.

\* \* \*

Я люблю густыя шумы,  
 Переагуд высокіх хвой.  
 У цень і ціш лясной задумы  
 Я люблю прыйсьці вясной.

Спачываючи ад болю,  
 Ад няпраўды і маны,  
 Пазнаваць чужую волю,  
 Дыхаць пахам сасьніны,

І, спусьціўшыся лагчынай  
 У заросшы дол сыры,  
 Між бяроз, густой ляшчынай  
 Заблудзіцца ў гушчары.

Дзе таёмана, съцішна, змрочна,  
 Дзе вільготны, мяккі мох,  
 Дзе ўзіраецца ставочна  
 Збуджаны Перапалох.

\* \* \*

Векавечны, хмуры бор  
Горда ўзносяцца высокі.  
Моцна пахне хвояў смоль  
Ад пякучай ліпня съпёкі.

Сонцам спалены чабор  
І густыя съмягнуць травы,  
Гарачынню з блізкіх поль  
Тхне ў паветры нярухавым.

Ў небе яснасьць і прастор,  
Даль празрыста і бяэхмара;  
Мляўкасасьць, парнасьць і бязволъ,  
Думкі вялыша ад жару...

Ах, знайсьці-б між дрэў, ля гор,  
Ручайнікі бег самотны,  
Супыніць бы смагі боль  
І спачыць на ймху вільготным.

\* \* \*

Насоўвае пушча  
Магутнай, зялёнай съцянай.  
Уходжу у гушчу  
Высока узняўшыхся хвой.

Павага ў зацішша,  
Прасьветы ў павеці жывой.  
І вецер калыша  
Страмкіх верхавін галавой.

Салодка паверыць  
У разложысты шум над табой.

I, съцішаным, мерыць  
Пуціну павольнай ступой,

I слухаць бязмоўна  
Чароўнасць трывожнай душой,  
Грудзямі да поўна  
Ўдыхаці стыхіі спакой.

\* \* \*

Нібы вялізны, чорны птах,  
Заслала хмара зорны шлях.  
Ды не пасьвежала прырода,  
Ня пала ў полі прахалода.

Ў паветры мляўка пасьля съпекі,  
I душна, і трывожна нач...  
Вось, хтосьць магутны ўзыняў павекі —  
I съвет мільгнуў агніста з воч.

Ўрачыста грозным, гулкім съмехам  
Загрукатаў пярун ў адказ,  
I загукала згодна рэха,  
Грымотны зразумеўшы сказ...

I змоўкла ўсё, на час зьнямела,  
Прыціхла нач і ждже нясьмела...  
Ша! хтосьць застукаець аб дах,  
Нібы ў бясьсільлі чорны птах!

### ВЕЧАРАМ.

Вось і паў ужо змрок,  
Ды заціх дзенны рух,

А вагонъ ў ваблакох  
Дагарэў і патух.

На лістох, на траве  
Заблішчала раса,  
І ўзышла і живе  
Ў небе зораў краса.

Ціха ночка брыдзе—  
Поўна чараў і сноў;  
Чуцен сымех ў грамадзе,  
Што вяртае з палёў.

Пасьля працы цяжкой,  
Дзень правёўши ў касьбе,  
Песьняй сумнай такой  
Нехта цешыць сябе.

І плыве яна ў далъ  
Над разлогам палёў,  
Чуцен гора ў ёй жаль  
І надзея бяз слоў.

А ў адказ на яе  
То цішэй, то мацней  
Пяе песьні свае  
У гаі салавей.

Іх пачуеш, і ўраз  
Дзіўны сум агарне,  
І згадаеш ў той час  
Аб сваей ты вясьне.

## Т У М А Н .

Навіс пасьцілкаю туман  
 З імглы сатканы часта-густа,  
 Заслаў лес, поле і курган,  
 Паўзе да хат, як смоўж той тлусты,

I быццам цяжкі грэх жыцьця  
 На сэрцы шэрай лёг жудою,  
 I яснасьць душ і пачуцьця  
 Прыкрыў, халодны ён, сабою.

## В О С Е Н Ь .

Глухой, таёмнай съцежкай  
 Падкралася за летам,  
 Уселася на ўзымежку  
 I занудзіла съветам.

Няўпынна, безнадзейна,  
 Сълязьмі, як мак, драбнютка  
 Заплакала нявейна,  
 Маркотна і ня хутка.

I з ею разам хмары  
 Заплакалі дажджамі,  
 Навіслі шопай хмарай  
 Над вёскамі, палямі.

I то-ж бо: — неласкава,  
 Пустэльна поле гола,  
 Ў стагох стаіць атава  
 I пушча жоўта-квола.

Ў паветры мятульжыцца  
 Убор вясны раскошны,  
 Кружляючы лажыцца  
 Бяшумны ліст апошні.

Рабіна ўжо чырвона,  
 Ня чуць птушых съпяваньняў;  
 I ў мяккіх, шэрых тонах  
 Настрой ціхі кананьня.

I на кустох, на руні,  
 На йржані павуцені;  
 I за гумном, за пуняй  
 Дрыжаць даўжэй сусені.

I сонца слаба ўсьмешка,  
 Як мара небарача,  
 Бо восень, бач, на ўзьмежку,  
 Бо восень плача...

Чырванее заход ад марозу,  
 Пад нагамі парыпвае сънег;  
 Быццам чорная думка з пагрозай  
 Змрок паўзе, выглядае з-пад стрэх.  
 К ночы вецер падняўся у боры  
 I бушуе з канца у канец,  
 А на вокнах зьявіліся ўзоры...  
 Гэй, пара запаліць каганец!  
 Доўгі вечар зімовы, бяз меры,  
 Песьням ветра ўважаць немага...  
 Сылізкай гадзінай, вузкай і шэрай,  
 Аблігае ля сэрца туга...

### III. СПАТКАНЬІ З ЭРОСАМ.

#### НЕЗРАЗУМЕЛАЕ.

О, какъ убійственно мы любим...

Ө. Тютчевъ.

Як малой ты хапала агонь  
І казала з трывогаю маці:  
— „Гэта жыжа, дзіцятка маё!“ —  
Ты съпяшалася ручкі прыняці.

А цяпер вось, каханьня вагню  
Аддаеш пачуцьцё ты і сілы,  
А заўважыць хто гэта табе —  
У вадказ ты съмяешся так міла...

\* \* \*

Твае блакітнасьці нязъменны,  
Нязъменна хараство твае.  
А я атруты келіх пенны  
Разъліў якраз ў жыцьцё мае.

Душа, адданая прынадзе,  
Цяжкой і горкай, як палын,  
Забыўшия ў карчомным чадзе,  
Убірае пах густы нізін.

Мяцеліцы ў жмут паспляталі  
Без падзяленъня ночы й дні;  
І брудна-жоўтай плямай сталі  
Святое й электрыкі вагні.

І нецьвярозы і распусны  
Забыўся я тваё імя,  
І не адны галубіў вусны,  
І не з аднэй схадзіўся я.

Хоць праўда (можа й прыпадкова),  
Устаюць няясна інады,  
Як скарбы патаемых ховаў,  
Даўно забытыя гады.

Мільгне праз хмельныя туманы  
Жыцьця разбаенага сказ, —  
І моладасьць, і сны, і раны,  
І любы, любы твой абраз.

І нагадаю маліцьвенна,  
Ў спасеньне ўверыўшы сваё:—  
Твае блакітнасці нязъменны,  
Нязъменна хараство тва!

### КАХАНЬНЕ.

Зъявілася; і чую сіл крыніцу,  
І думы нязвычайныя мае —  
То боль жыцьця, то лёгкасць съмерці съніцца,  
І сэрца незнёмае пяе.

Яна-ж красой варожыць, чарайніца:  
Як гады, віснуць косы з плеч яе,  
А вочы з-пад павек—з-за хмар зарніца,  
І тайнасць складак вонраткі заве.

Атручен хмельным соладам каханъня  
На кліч таёмын йду бяз дум, пытанъяў  
Вітаці съветлавокую Лауру.

І з вуснаў шчырых рвецца ўжо сонэт  
Такі гучны, як віхар вольны ў буру,  
І радасны, бы ўлюблены поэт!

Л. С.

Твае пісъмо... Пасъля даўгіх гадоў  
Расстанъя, сноў благіх, надзеяй абланных...  
З трывогаю ў радкі ўглядая слоў.  
Рукою пісаных каханай.

Ўзбуджающца дзіўныя пачуцьці,  
Ўзрушавая мысьль ўяўляе жвава.  
І образы, што зьніклі ў забыцьці,  
Ўстаюць у памяці искрава;

І твой аблік ласкавы, мілы,  
Пастаць і пасмы съветлые валос,  
І к перамогам з новай клічаш сілай  
Мяне, зънямогшага ад сълёз;

І радасць съветлая з радкоў цячэ  
І абнаўленыя чары ў сэрцы сее...  
Нібы ня ўсё загублена яшчэ,  
Нібы магчымы ішчэ надзеі...

### ЗЪМЯРКАНЬНЕ.

Апошнія косы  
Халодным „бывай“  
Пасеелі росы  
І зъніклі за гай.

Як сум бяз імені,  
Па твару зямлі  
Пабеглі паўцені  
І смугай ляглі.

А ноч чараўніца,  
За днём па съяду,  
Далёкай зарніцай  
Мільгнула— „іду“!

Ад сонца цалункаў  
Зямелька п'яна,  
І змрок падарункам  
Прыняла яна.

І радая ночы,  
Што паліць вагні,  
Ледзь чутна шапоча:  
„Вазьмі, палані!“

І тайнасць прасторы  
Завесіць імглой,  
І дальня зоры  
Засвяцяць над ёй...

Ў прыродзе так съветлы  
Зъмярканье й рассьвіт,  
Так прости, так ветлы  
Спатканье й разьвіт.

А нам з табой смутна  
У каханьні сваім,  
І радасць магутна  
Ня ўзылеціць над ім.

Палючы і хмуры  
Вагонь нас апёк,  
І палкасьць пануры  
Хавае наш зрок.

„Умерці!—мы тоім  
У глыбі нашых воч:  
„Умерці абоім  
У гэтую ноч!“

І моцы жаданьня  
Асілець ня нам.  
Ахвяру зъмярканьню  
Людзкую аддам.

Хоць спуджаным будзе  
Крык з вуснаў тваіх,  
Як любае грудзі  
Прытуліць жаніх.

Зашэпча прастача  
Шаўкоў тваіх бель,  
І будзе гарачай  
І душнай пасьцель.

А белая рожа  
У пасмах валос  
Самоты ня зможа  
І зъвяне бяз сылёз.

\* \* \*

Зацьвілі твае вочы між тлуму,  
І, здаецца, твой стан мільгануў.  
Перарваліся ніткаю думы,  
Даўны смутак ціхутка крануў.

Быццам ветрык, збудзіліся згадкі,  
У жыце ветрык драмаўшы між хвалі;  
Закружыліся лёгка бяз звадкі  
І памкнулі ў блакітную даль.

Стала дзіўна, што годы так шпарка  
Прашумелі, бы ў восень лісты  
Жоўтым лісьцем, алеямі парку  
І ляглі, як смуга на бары.

Нагадалася даўная казка...  
Збаеў нехта да рэшты яе.  
Але з попеду дзён кволай ласкай  
Пах мінуўшчыны мілай ўстае.

Нібы сонцам зямля паслья буры,  
Я асьвечан маім пачуцьцём.  
Нікне хмарнасьць на твару панурым,  
І вясёлкай я звязан з жыцьцём.

Як вясенняле ранье бяз суму,  
Далікатны настрой агарнуў...  
А ўсяго:—твае вочы між тлуму  
І той стан, мне здалося, мільгнуў.

### С К А Ж Ы !

Гэтых вочак ясны съвет,  
Постаць і ablічча—  
Ах, зрабілі, што ня сълед:  
Мучаць, вабяць, клічуць.

Як русалка, ўся яна  
Пераменна, квола:  
Вось зіяе, як вясна,  
Раптам—невясёла.

Часам гутарку зачне,  
 Ці пяе нясьпехам,  
 Потым глянє на мяне  
 І абдорыць съмехам.

Яе-ж погляд, яе съмех...  
 Дзе ад іх мне дзецца?  
 Любіць сэрца... як на грэх,  
 Птушкай б'ецца ў клетцы.

Чую, кажа:—не блажы,  
 Пакінь, міла, кпіны.  
 Калі любіш, дык скажы,  
 А ня муч хлапчыны!

\* \* \*

Я кахаў... Ах, калісці даўно я кахаў.  
 Аж тагды, калі моладасьць зъяла ў вачох,  
 Калі суму і смутку я, дужы, ня знаю,  
 І адвага кіпела ў грудзёх.  
 Ішчэ тагды, аж тагды я кахаў.

Але зъбег і загінуў, як мара, той час.  
 Пагубляў я багацьці ўсе год маладых,  
 І сябе і жыцьцё праклінаю ня раз...  
 Толькі быццам пас зор залатых  
 На шляху майм съвеціць той час!

## IV. ДУМЫ Й НАСТРОІ.


### ДЗІЦЯ.

Са съмехам па пожні так жвава  
Бяжыць, матылька даганяе  
І топча і кветкі, і травы  
Дзяўчынка, нябога малая.

Дзіця, запыніся часіну!  
У жыцьці без патолі і ласкі,  
Як злыдні й нягody ахінуць,  
Ці ўспомніш стаптанныя краскі?

Пад сонцам вясінням і шчасным,  
У вясеннюю, съветлую пору,  
Стаптанныя, ссохнуць бясчасна  
Яны бяз тугі і дакору...

Дзіця запыніся... і далей  
Бяжы па зялёнаму долу:—  
Такія блакітныя далі,  
Так праста і ясна наўкола.



Бяспынна, глуха процьма часу  
Глытае хараство і моц.  
Заход бяздушным, съветлым пасам  
Адзначыў съвежае дзярно.

На могілках ўдыхаю цішу,  
 Адзін жывы паміж крыжоў,  
 А смутак дзіўны сэрца крышыць,  
 Бяз назвы смутак і бяз слоў...

І раптам стала зразумела,  
 Што моладасьць прайшла мая,  
 Што я астыў, калісъці съмелы,  
 Калісъць гарачы, яркі я.

Стаю разважны і халодны,  
 Як сутуняючая даль.  
 І толькі сум сябруэ згодна,  
 І толькі жаль, балюча й жаль.

Вось крыж і новыя балясы,  
 Грудок, абложаны дзярном...  
 Бязълітасная процьма часу,  
 Ня я — пад тым крыжом!

\* \* \*

Душа мая тужлівая  
 Лілея між балот.  
 Узрасла яна, маўклівая,  
 У багні сонных вод.

Ёй съніцца неба іннае,  
 Дзе сонечна вясна,  
 І песніяй салаўінаю  
 Атручана яна.

І нешта патаённае  
 Шапоча родна ціш,

І ў ночы цёмна - цёмныя  
Чаруе зорна выш.

Наўкола-ж ціна брудная  
І плесьня й гідкі пах,  
Чыесьці ўздохі трудныя.  
Нуда і нейкі жах.

І штосьць незразумелае  
Шуміць - пяе чарот,  
Чаго ня пойме белая  
Лілея між балот.

\* \* \*

Все поють и поютъ вдалеке...  
*Ал. Блокъ.*

Нікне ў імгле старана...  
Пільна сачу праз туман...  
Нечая песнья чутна,  
Нечый зыбаецца стан...

Лёс даручыў палашу.  
Моўчкі, даўно съцерагу...  
Песнья трывожыць душу,  
Слоў зразумець не магу...

Істасьць ня ўнятна праяў: —  
Загадкай дрэмле разлог,  
Тайнасьці лес захаваў,  
Далі съцяною аблёг...

Буры пара-б нагадаць  
Шэрасьць дакучлівых хмар.

Сэрца прыстала жадаць,  
Гасьне паволі пажар.

Сны на павеках маіх:  
Згіну бяз сіл, небарак...  
Толькі вось съпеў не заціх —  
Словаў ня ўцямлю ніяк.

### МАЕЙ МАТУЛІ.

#### I.

Выпраўляла маці сына  
На чужую старану,  
Бласлаўляла ладам - чынам,  
Каб шчасьліва павярнуў.

Ды наказвала хлапчыне: —  
— „Доля прыйдзе, ці міне —  
Помні, сынё, на чужыне  
Аб краіне, аба мне!“

„Не забудзься ты ніколі,  
Будзеш бедны, ці багат,  
Нашай долі і нядолі,  
Нашых пожняў, нашых хат!“

— „Ой, матуля, ой, кахана,  
Не забыцца думкам, не!  
Ці то позна, ці то рана  
Люты смутак душу тне.

„А ўспамянеши, бы ў тумане,  
Бацькаўшчыну і цябе,

Сэрца звяяне, сіл ня стане  
Біцца ў смутку і жальбе!"

## II.

Ты чакаеш сына, ведаю.  
З сълёзаў, ведаю, з тугі  
Упалі вочы, губы бледыя,  
Старыць, сівіць лёс благі.

I нястрымнае і лютае  
Не пазбудзешся нуды,  
I кlapотамі, пакутаю  
Гнуць жарстокія гады.

Як бярозка, тонкім вецейкам  
Ў сум прыбалася сама.  
Бачыць сонца ясным лецейкам,  
Што табе пацех няма.

I падслушвае пшанічанька,  
Як на постаді адна  
Ўздохамі жальбы крынічаньку  
Скалынаеш ты аж да дна.

А зімою нач падглядае  
Доўга, съцішна пад вакном,  
Як прадзеш, прадзеш нярадая,  
Не пазбудзеш думак сном.

Як праз вет, а съпей з трывогаю  
Ловіш з сънегавых далін,  
Ці ня едзе хто дарогаю,  
Ці ня стукне ў дэльверы сын...

Мае сэрца поўна любасьці  
 Да радзімае мае,  
 Паміж тлумам у загубнасьці  
 Песьні помніяцца твае.

І калі лучыць нягодная  
 Доля згінуць ў чужыне,  
 Ня ўздыхне душа ніводная,  
 Не ўспамяне пра мяне.

Толькі ты згаворыш пацеры  
 Над нядоляю маёй,  
 Толькі вочы мае мацеры  
 Затуманяцца съязой.

### МАТЫЛІ.

Помню—хлопчыкам маленьком  
 Падабаў я зелень ніў  
 І на пожні, каля рэчкі,  
 Матылёў лавіць любіў.  
 Так у гульнях і забавах  
 Дзенъ за дзенъ міналі ўсьлед,  
 Ды у ночку на Купальле  
 У лес шукаць бег агняквет.

А цяпер, калі шукаю  
 Прауды, шчасьця для людзоў,  
 Ці ня тое-ж дзіцянё я,  
 Што лавіла матылёў?

### ПАМЯЦІ П. ПЭЛІ.

Маё жыцьцё паклаў на шалі,  
 А будучына—цёмны лес. —  
 Згадаўся думцы кволы Шэлі,  
 Ягоны съветласьпейны лес...

Іду нароўным, хібкім крокам,  
 За мной пануры іншых рад,  
 І боль на сэрцы крука крыкам,  
 І хварбіць горкім съмехам рот.

Пажарам спаленая далі  
 І над мінулым чадны дым...  
 Хто-ж ўверыўся любоўнай долі?  
 Хто-ж захаваў з нас яснасьць дум?

Яго-ж праз век нязъменны белі,  
 Ен для народаў ясны сон.  
 І я ім палаходжваў болі,  
 Я—год жахлівашальных сын!...

Дзізяча-мудры, кволы Шэлі,  
 Дажджом блакіту сэрца зълі: —  
 Майго жыцьця гайдает шалі  
 Рагочучы і мсьціва злы.

\* \* \*

Ўзысьці на вогнішча натхненія,  
 Над тайнасьцю вякоў гадаць;  
 Валодаць воляй да зъдзяйсьненія  
 І ўмець, бязъмежна ўмець жадаць;

Перадбачаць далёкім вокам  
 І з нястрыванай яснатой;  
 Над хаосам і ночы змрокам  
 Апанаваць гармоніні глыбінёй;  
 І немым быць, і быць бязгучным,  
 І не знайсьці патрэбных слоў,  
 Ні аброзоў, ні рымфаў лучных,  
 Ня выказаць тамячых сноў;

Чуць за плячыма пару крыльяў  
 І сіл ня мець зрабіць узмах...  
 О, боль, съяротны боль бяссілья!  
 О, жах бясплодства, бляды жах!

### ХЛОПЧЫК.

На дубец ускочыў конна:  
 — „Косю, косю, стой-жа стой!  
 Вось удаўся конь на сонны—  
 Не пастоіць пада мной”.

Хлопчык строіцца ў дарогу.  
 — „Ты-ж куды?— „Далёка проч!”  
 І, махнуўшы пугай строга,  
 Шпарка ён імчицца ўскоч.

Ах, свавольнік, мой патвора,  
 Бегай, съмейся і гуляй.  
 Не дакучаю дакорам—  
 З год дзіцячых карыстай.

Што-ж, жывучы потым ў съвеце,  
 Нагадаеци якраз,  
 Як скакаў к далёкай мэце  
 На дубцы вярхом пад час....

\* \* \*

Як ўсё ў жыцьці, яшчэ вясна  
 Мінула ў вечнасьць назаўсёды.  
 Памножыла тугу й нягody,  
 Як ўсё ў жыцьці, яшчэ вясна.  
 Душа-ж сумна, бы штосьці шкода,  
 А думка за аднэй адна:—  
 У тваім жыцьці яшчэ вясна  
 Мінула ў вечнасьць назаўсёды.

\* \* \*

Давно завидная мечтается мнъ доля...

*А. Пушкинъ.*

Прытулі, сястра, слабога,  
Прыгалуб, каханка съмерць.  
З гэткай пчырасцю нікога  
Не прасіці мне, ня съмець:—  
Прытулі мяне слабога.

Ўсё кахаў на гэтым съвеце  
І адбіў паэт ў сабе.  
Пад далёкія павеци  
Закаханы йду к табе—  
Ўсё кахаў на гэтым съвеце.

Песьні ўсе мае дапеты.  
Да цябе апошні верш:  
Абдары мяне прыветам,  
Пашкадуй, як маці, перш...  
Песьні ўсе мае дапеты.

Ў ціхі, змрочны час зъмярканья  
Заручы душу з сабой.  
З тайнай радасцю спатканья  
Ждзэ нязрадны, верны твой  
Ў ціхі, змрочны час зъмярканья.

Ад цяжкіх нягод зямелькі,  
Ад дакучных, крыўдных слоў,  
З ласкі съмерці збавіцелькі  
Я приду ў палацы сноў —  
Ад цяжкіх нягод зямелькі.

Будзе добра, лёгка, ціха,  
 Супакойна, люба мне.  
 Ня стрывожыць цішы ліха,  
 Гора сэрца не пратне.  
 Будзе добра, лёгка, ціха...

### Б Я С С О Н Ь Н Е.

Съмяротнае, глухой тугі  
 Зіяе чорнае бяздоньне...  
 О, час запынены, благі!  
 О,noch жахлівая бяssonьня!

Ня сплющыць высахшых вачэй  
 I пустаты ня здолець немай.  
 Душа ў пацёмках, без надзей  
 Стайць наднейкаю дылемай.

Тупы, халодны шчэміць боль,  
 Плывуць бязвольна думы ройна,  
 I жах цячэ праз съцены, столь  
 I песыціць ў абцугох—абоймах...

Адна аднююсенькая грань  
 Да новай, дзіўнае свабоды: —  
 Устаець у жоўтым, зрадным здань  
 I ледзяніячы вее подых...

Рукой нячутнай Шал кране,  
 I вернай ня мінуць загубы...  
 Малюся—выратуй мяне,  
 Спакой адвечны, мілы, любы!

## ПРАДЧУЦЬЦЁ.

Неба пахмурае... Ймгліць невясёлае...  
 Нібы ў бяздолльі сумуе...  
 Нечым стрывожана сэрцайка кволае.  
 Чым?— адказаць не магу я.

Можа быць гэная даль непагожая  
 Крынець у хмарах няшчасьці?  
 Можа зьбіраецца сіла варожая  
 Новы насладі напасьці?

З Г. ІБСЭНА.

[„Камэдыйя кахраньня”]

Я ветразь свой у съвет вялікі  
 Пакіраваў і, як арол,  
 Ляту, і мора б'е наўкол,  
 І чаек ўсьлед чуцён крык дзікі.

Развага тут і асьцярожнасць  
 Мне не патрэбны паміж хваль,  
 І хоць гатуе мелі даль,  
 Ляту я... покі можна!

АКЕРМАНСКІЯ СЪЦЯПЫ.

[з Адама Міцкевіча]

Ўз'яжджаю на прастор сухога акіяну.  
 Воз гіне ў зелені, як чайка на вадзе;  
 У хвалях шумных траў, між кветкамі брыдзе,  
 Мінаючы кусты калючага бур'яну.

Зъмяркаецца. Ня знаць ні шляху, ні кургану.  
 Гляджу на небасхіл: мо' зорка блісьне дзє...

Вось хмарка там — на ёй съвет водбліскі кладзе:  
То за Днястром маяк мігціць ля Акерману.

Спynіліся. Плыве крык жораваў у цішы,  
А іх і сокала ня згледзіць быстры зрок.  
Чутно, калі матыль съяблінкі траў калыша,

Як сълізкі вуж паўзе і кryеца у змрок.  
Такі спакой, што, каб паклікаў хто ў Ліцьве,  
Пачуў бы я... Дарма! — Ніхто не пазаве.

### З „О Л Э С Я“.

[з українскага]

Я болей ня плачу... Я муку сраю  
Навек ланцугамі скую.  
Народ мой закуты забраны,  
Гараць яго раны...

І душу сваю  
Я ранам яго аддаю.

Я больш не съпяваю: ў змаганьні ўнаучы  
Съпяваюць зялезны мячы.  
Маланкамі ў цемры лятаюць,  
Да бою склікаюць; —  
Няхай ў барацьбе  
І мой меч пяе аб сабе.

Даволі маўчаці. Нямая рабы  
Паднялі штандар барацьбы;  
Народ загукаў мой: „Да бою  
За землю, за волю!“  
І ў помсьце съятой  
Крычу я: „За волю, на бой!“

# З Ъ М Е С Т.

## I. БАЦЬКАЎШЧЫНА.

	СТР.
Беларусь . . . . .	7
Палімпсэст . . . . .	8
* * Мы любім даўныя паданьні . . . . .	—
Віхор . . . . .	10
Дзед. . . . .	—
* * Толькі той, чый вольны дух . . . . .	12
* * Люблю, ня знаючы пустіны . . . . .	13
* * Я — грамнічная сівачка . . . . .	—
* * Дарма, што значны раны . . . . .	15
* * Ізноў пытаньні. . . . .	16

## II. З ПАЛЕТКАЎ і ЛЯСОЎ.

Пралескі . . . . .	18
Замчышча . . . . .	19
Вецер . . . . .	—
Сёмуха. . . . .	20
Съмяротны пах . . . . .	—
На пярэдадні . . . . .	21
* * Я люблю густыя шумы. . . . .	22
* * Векавечны, хмуры бор. . . . .	23
* * Насоўвае пушча. . . . .	—
* * Нібы вялізны, чорны птах. . . . .	24
Вечарам . . . . .	—

Туман . . . . .	26
Восень . . . . .	—
*.* Чырванее заход ад марозу. . . . .	27

### III. СПАТКАНЬНЕ З ЭРОСАМ.

Незразумелае. . . . .	28
*.* Твае блакітнасьці нязъменны . . . . .	—
Каханьне. . . . .	29
Л. С. . . . .	30
Зъярканьне . . . . .	—
*.* Зацьвілі твае вочы. . . . .	32
Скажы. . . . .	33
Я кахаў . . . . .	34

### IV. ДУМЫ Й НАСТРОІ.

Дзіця. . . . .	35
*.* Бясспынна, глуха процьма часу . . . . .	—
*.* Душа мая тужлівая. . . . .	36
*.* Нікме ў імгле старана . . . . .	37
Маей матулі I. Выпраўляла маці сына. . . . .	38
II. Ты чакаеш сына . . . . .	39
Матылі . . . . .	40
Памяці Шэлі . . . . .	—
*.* Узысьці на вогнішча надхненъня . . . . .	41
Хлопчык . . . . .	42
*.* Як ўсе ў жыцьці. . . . .	—
*.* Прытулі, сястра, слабога . . . . .	43
Бяссоньне . . . . .	44
Прадчуцьцё . . . . .	45
З Г. Ібсена . . . . .	—
Акерманскія съцяпы . . . . .	—
З „Олэся“ . . . . .	46

Б.А. видз  
1904 г.



80000003711288



---

**ЦНА 50 ГРОШ.**

---